


ВЯСНА


1929


24 МАЯ

№4

1929. №4
ВЯСНА







05 чэр 3496

ВЯСНА

ШТОМЕСЯЧНЫ ЛІТАРАТУРНЫ ДАДАТАН
ДА ГАЗЭТЫ „КАМУНСІТ”.

№ 4 (13). 24 мая 1929 г. № 4 (13).

ЗЪМЕСТ: Апавяданыні: ШАТАН—М. Мікіцін, ВЕЧАРАМ—
С. Тодараў, ВЯСНОВАЯ ІМПРЭСІЯ—Б. Мікуліч. Вершы: Кавалёва,
Сукалы, Атавы, Кохана і Жаўрука. З сялянскага гумару:
Стратановіч.

5555

Бібліотека
АН БССР

М. МІКІЦІН.

Ш а т а н .

(Апавяданьне).

— „На ўсё свая прычына ёсьць, нават і скула на баку на сядзе бяз прычыны, а ня то, што там якое другое”, — так казаў бывала мой дзед, тлумачучы якую-небудзь праяву.

— Дзеду, мой дзеду! Заелі цябе без пары твае прычыны, рана паклаў ты ў зямельку сыпкую косткі свае старэнкія, рана пакінуў ты ўнука свайго без сябе развязваць самому дзіўныя праявы жыцця чалавецкага, шукаць прычыны, што выклікала іх. Няхай лёгка ікненца табе, мой дзядуню! Унук заўсёды памінае цябе...

Так і тут.

Можа і ня прышлося-бі ехаць у гэтыя маразы з майм цікавым вазыніцам; можа сядзеў-бы дзе ў якім-небудзь заездным доме, у пакойчыку маленькім, з танюсенькім съценамі дашчанымі, выклепаннымі выцьвіўшымі абоюмі, адмысловымі ўзорамі цвілі зялёнае расьпісанымі, у пакойчыку з пахам паветры пракісласе, чаду халоднага; можа паглядаў-бы ў вокны сънегам запарушаныя ды пры-

слухаўся-бі да съпеваў цягучанудных завірухі лятае, чакаючи канцу ўсяе музыки; можа-б... і што там казаць, што магло-бы быць, каб ня сустрэўся-б у чайнай Дому селяніна з Максімам Драздом, хлопцам-камсамольцам, які на сваім коніку старым прыцёг клёпкі, што падрадзіўся быў завезьці ў горад.

І трэба-ж было Максіму Дразду ехаць за пятнанцак вёрст ад свайго пасёлку на лесапільню па клёпкі, адтуль потым цягнуца вёрст за пяцьдзесят у горад каб атрымаць якіх колівэк рублі са чатыры; мерэндзь, стынду са мому з кайём у дарозе дзень і ноч; рваць сваё жыльле на гурбах, у сумётах сънегу навеянага, памагаючи, надхапіўшы над аграблю, каню выцягваць цяжкі воз; адаграваць замерзлы хлеб на агні раскладзенага на ўскройку лесу цяпла і, пакуль адсапнецца конь, тут-же паядаць яго напаўадтаўшым; стаяць затым у чарадзе і чакаць сваёй чаргі, каб здаць у склад клёпкі прывезеныя.

Эх, ня іначай як на ўсё гэта свая прычына!

Прыцёртая, нібы прымасъленая, бліскучая дарога, што бегла на сустрэч здалёк, здавалася бяскоцай.

Белая роўнядзь, атарочаная па краёх зубчатаю атарочкаю—лесам, распрасьціралася абапал дарогі і сваёю яскравасцю съляпіла вочы.

Нязмоўчны скрып на розныя лады і галасы палаゾоў, пасарпванье зайндзевелага коніка, гудзеньне тэлефонных правадоў, пацмокванье час-па-часе маладога вазыніцы Максіма Дразда—усё гэта навявалася нейкую дрому.

Размаўляць не хацелася, дый нельга было: мароз з вецирком сваймі пякучымі, подыхамі прымушаў як мага шчыльней загортвадца ў кожух, яшчэ глыбей насоўваць шапку на вочы, а ногі хаваць у сена. Надта ўжо дасцішны быў: усюды пранікне, забярэцца.

А дарога доўгая, доўгая...

Пад аднастайную музыку павекі мімавольна паволі заплюшчваліся, гукі ўбягалі некуды ў бязьмежжа, плылі, зынікалі?

Моцны штуршок і... дромы як і ні было—то раскаціліся без падрэзаў сані і ныраюць па гурбах. І зноў перад вачмі пераходзяць тэлефонныя слупы, маячыць белы бок коніка са зъехаўшымі нарытнікамі пяньковымі; дробнае перабіранье тонкіх асънежаных ног, ды там-сям кусты ў сумётах сънегу насыледжанага.

Лес. Дарога між тоўстых, з нізка апушчаным тальём хваіх, віенца зьмейкаю рудаю.

На цёмных касматых лапах хвойніка пухкія ўбёры сънегавыя, на пінушках, што тырчаць нібы рэдкія чорныя зубы ў роце, вялізныя белыя шапкі. Зацішна. Конік спыніў свой бег і, паматваючы гапавою, павольна крочыць. Вазыніца, ў аблавухае шапцы з зайчынъю, у кароценькім старым какушку лапленым дзе-ланікаў удвойчы болей, чым гаспадару гадоў і ў лапцёх іхудых, зълез з розвальніці і, каб нагрэцца, стут-ж паўзбоц пачаў

вырабляць нейкія адмысловыя дзікунскія скокі:

— Ну і мароз, каб на яго нарад! Пячэ, аж усё кішіць,—падскокваючы праказаў хлопец. Твар яго даволі худы, з буйнымі рысамі, пасінеў з марозу, съягнуўся і толькі вочы з-пад густых броваў паблісквалі яшчэ юнацкім запалам. Проста прыходзілася 'дзівіца, адкуль бралася ў хлопца такая трываласць.

— Так!.. Мароз ня ў час падскочыў. Халодна, ды так яшчэ апрануўшыся. Цяплей трэ' было апрануцца.

— Няго-ж ня трэ' было! Ды яшчэ як не пашкодзіла-б, але німа ўва што. І гэты кажушок на нас з бацькам на абодвух: сваіх авечак яшчэ не нагадавалі з маткаю—не пасьпелі, а купляць, ші накупляешся ўсяго. Я вось узяў яго, кажушок, а бацька ў хаце калее,—хукаючы на чырвоныя, як ракі печаныя, руکі дадаў Максім Дрозд.

— Дык чаго-ж было ехать та-кія халады?

— Хм... чаго?!.. А ў нас спраў німа, ші што? Трэ' было, ну і падехаў. Ня бібікі-ж б'ем, а жывом.

Максім Дрозд, як відаць, ня надта любіў размаўляць, але сваесабліваю самастойнасцю і триманьнем зацікавіў мяне.

— Э!.. Ты!.. Шаваліся!.. А то вуши апусьціў і цягнешся, як буржуй на прынудзілаўку,—падгандяючы коніка, пагразіўся гаспадар.

— Хай ідзе паціху, замарыўся бягучы ўвесь час.

— Замарыўся?... Стары ён, а не замарыўся. На жывадзёрню гналі, а мы з бацькам і купілі, падкармлі троха—вось і конь. Трэ' было ж на якім небудзь зямлю абраўляць, самому-ж у хамут ня лезьці,—папраўляючы нарытнікі паясьніці Максім.

— Няўжо-ж нельга было хоць крыху маладзейшага купіць?

— Нельга было?.. Чаму не, абы гроши. А э пугі ды з дуды багата не пашыкуеш. Мы-ж паствуhamі былі: і дзед, і бацька, і я сьвіней ды цялят пасьвіў. Цяпер вось толькі на зямлю селі—гаспадары, як ине гавораць, зрабіліся.

— Ну і як?..

— Што, як?..

— Гаспадарыць як?..

— Гаспадарыць?!.. Гаспадарым!.. Нішто, ня горш за другіх—з торбою пад вокнамі не цягаемся. Калі яе, зямелькі, з розумам, з розумам трэба хадзіць, а не абы як. Навучыліся — жыцьцё навучыла, ды людзі.

— Так!..

— Ну, ты, стары, тупай!.. — хлёснуўшы ў паветры пужкаю, зъянрнуўся вазыніца малады да каня, — зарабляй, зарабляй, а там: падмену хутка дамо.

Сваймі развагамі, поглядамі дарослага чалавека, сваім юнацкім задзёрам Максім Дрозд усё болей і болей цікавіў міне, але як ня імкнуўся я ў распышваньнях здаволіць сваю зацікаўленасцьць, ён надта асьцярожна, спахваляй і не ўсяго сябе даваў зразумець.

Лес кончыўся. Разагрэўшыся, хлопец ускочкы ў розвальні і падабраў вожкі.

— Ну, адсопся, стары, крыху?.. Ціпер тупай шнарчэй, а то глядзі і поч накрые нас у дарозе.

Сонца заблыталася ў карунках зялёнага лесу—ня відаць яго. На ўсходзе гусьцела сінева, заход тлеў вугальлем у печы. Веџярок прынёс слабы, гаркавы пах дыму — на вёсцы дымілі коміны.

— Недалёка засталося ехаць нам, неўзабаве дома будзем, там і нагрэмемся як сълед.

І зноў дарога бяжыць насустрач, і зноў пад палазамі аднастайна паскрыпвае сънег.

Як не съяшыліся, а заначаваць давялося завярнуць да майго знаёмага пасялкоўца Антона Вішні—мароз ня даў мажлівасці ехаць далей.

Быў ужо ня ранні час.

Адагрэўшыся і паразмаяўшыся, сядзеў я з гаспадаром ля камінку ў цёплае хаце. Дзеци ягоныя, натузаўшыся за вечар, спалі, раскінуўшыся на палу там, дзе кожната здужыў сон.

Максім Дрозд залез на печ выгрэцца і ў цішыні хаты чуліся то мармытанье, то пасъвістанье разморапага хлопца.

Пад мернае гурчэнье самапрадлі (гаспадыня съяшылася дапрасці лён на кухалі) прыемна было слухаць гутарку Антона. Кожная

костачка, кожная жылачка адпачывалі ў цяпле, і здавалася, далёка адсунуліся назад і доўгая дарога, і траскучы кіпень—мароз.

— І-ы-ы-ш... выігрывае Максімка носам, усё роўна як музыка на дуду,—прыслухаўшыся крыху, зазначыў гаспадар,—замарыўся і сасьмяг бедалага ў сваім лапленіку. На гэты раз не пашанцевала яму—маразы падхапіліся не на жарты, сіберныя. Скацінь, кажуць, мерзъне ў хлявох халодных.

— Нейкі дзяўчыні ён. Ніяк не даб'ешся ад яго якога слова.

— Ня ў гэтым справа, ня дзіўны ён, а добры гаспадар. Бацькі ды пасялкоўцы часамі не разумеюць яго, высмеиваюць, кіпяць, вось ён і не надта гаворкі. Правільнную лінію вядзе ён, ды ня ўсім бывае ўспадабае.. Максім сваё, бацькі сваё, а там, глядзіш, на дапамогу бацьком і пасялкоўцы, якія пацямней—так і ваююць, зацята ваююць. Вось і цяпер ездзіў ён, гроши зарабляў: стыкнуўся з маткай...

— Ну і што?..—мімаволі перанініў я Антона.

— Ды лепей зачну спачатку...

— Во, ўжо пачнеш людзям галаву дурыць усю ночь... Ім адпачніць трэба з дарогі, а ня байкі твае,—мусолячы пальцы і ня спыняючы жывавы рух калаўрота, адгукнулася гаспадыня.—Можа ім і ня цікава слухаць цябе...

— Ат, ведаеш ты багата... — Чаму ня цікава?.. Цікава, і спаць класіціся яшчэ рана.

— І съмеху-ж бывае, як распачпецца ў іх змаганьне.. Нядарма-ж матка шатанам яго празвала...

— Як раз як ты! Та-а-акі самы!.. Выхваляйся, выхваляйся «сваёю радиё! Убачыў ужо старонініх...

— Во, і радню ўжо знайшла! А радня тая сёмая вада на кісялі, як той казаў,—зъянрнуўся да мяне Антон.—Ты, баба, знай рабі сваё і нам ня мішай.

Антоніха нічога не адказала, павярнулася бокам, а калаўрот, бы той чмель у вакне, злосна загуў.

Антон маўчаў і над нечым, здавалася, думаў; пальцы міжвольна перабіраюць столь; у хаце павісла ціша, у якой бы нейкім пра-

тэстам чулася гурчэнне сама-
прадкі.

— Так!.. Дык на чым гэта я... —
бы прачнуўшыся папытаяў Антон,
— а!.. Так вось бузуюца, бузу-
юца бывала ў хаце, потым пера-
кідаеца ўсё на пасёлак. Пасёл-
каўцы спачатку прыслухоўваюц-
ца, прыглядаюца, затым пасту-
пова адзін па адным уцягваюца
і самі, а тады бушуе пасёлак. Ой,
бушуе!..

Дразды гэтая самыя спрадвеку
былі вядомы як адменныя паству-
хі: і дзед і бацька, хапіла і Мак-
сімку.

Адна толькі і розьніца, што
дзед пасьвіў у паноў, а бацька з
сынам у вёсцы. Зямлі сваёй ні-
колі ня мелі, жылі ў нейкае хібар-
цы. Здавалася, і скончыць век ім
так, паствуhamі патомнымі. Такая
была і думка складася ў вяскоў-
цаў, а тут жыцьцё ўсё роўна, як
насьмішку зрабіла — пацягнула
Максімкавага бацьку на гаспадар-
ку. Ці то абрыйда ужо за ўесь
век цягацца за скацінаю, ці то
так, якая прычынасталася, але
сталі дабівацца зямлі, сталі дабі-
вацца пасёлку.

І далі ім, а узыняцца, пераехаць
ня ўсілах. Сям'я вялікая — восем
душ, — а работнікаў толькі што
сам Аўтух, ягоная жонка Парас-
ка ды вось Максімка, а там малыя
ды старыя: з маёмаці хоць-бы
табе хацёнка якая людская, гу-
менца, конік — ну, нічога няма — га-
лоты, пралетары вясковы, адным
словам.

Вось тут і началі вяскоўцы кі-
ны строіць: „гаспадары, ды гас-
падары; чаму ня йдзеце ў свой
маёнтак?“ Не даюць жыцьця, не
даюць праходу... Б'ецца бацька,
маці, а сын вазьмі ды ўступш ў
камсамол. Ведаеш сам, што наша-
му сялянству было гэта горай за
нож востры, цяпер папрывыклі
ужо крыху, а раней... і узынялася
было першай маці, давай яго ла-
яць, давай яго клясьці, з хаты
гнаць гонам. „Шатан ты, выра-
дак! Каб бацьком памагчы на гас-
падаркү ўзьбіцца, так у камса-
мол пашоў сабак дражніць...“ А
Максімка сабе ціхенъка, лагод-
ненъка: „Ціху вы, мам. Толькі
камсамол і паможа нам у людзі
выбіцца“. Як пачуе Параска гэта,

яшчэ горай распалиеца, ну про-
ста кіпнем кіпіць. За ёю пачаў
бацька, а там і людзі: „Шатан ды
шатан, камсамол ды камсамол“,
толькі і чуе хлапец.

— Ну, а цяпер як?..

— Ды пачакай, не съпяшыся, а
то збунтуеш усё!..

— Мялі, мялі, вятрак ты пусты!
Дай ты хоць чклавеку адпачнучы!
Памрэш, мусіць, калі не дагаво-
рыш, — накінулася на апавядальні-
ка жонка.

— Ды я што, я нічога! Цікава...
Так вось і пашла за Максімкам
усьлед мянушка „шатан“.

Тым часам хлопец ня съпіць. З
дапамогаю камсамолу зарабляе
гроши, працуе і ўсё нясе баць-
ком. „На, тата, дапамогу ад кам-
самолу. Вазьмече, мам, гроши.“
Як убачылі, што хлопец і дома
працуе і так зарабляе — памякчэлі
крыху, асвойталіся і зъмрэлі з
ягоным камсамолам.

А там лесу на хату далі, там
гроши пазычылі, глядзяць людзі:
Дразды бокам-скокам у гаспадары
выходзяць. Кароўка, конік та-
кі-сякі — гаспадары дый годзі. Ці-
куюць, прыглядаюца суседзі як
павядзе Аўтух сваю гаспадарку.
Вось тут і зноў узынялася было
у іх завіруха, а пачалося вось з
чаго.

Неяк у сьвятошны дзень уваход-
дзіць Максім у хату з пейкім ма-
ладым хлапцом, дык бацьку: „Ха-
дзем, тат, зямлю глядзець.“ —
„Якую зямлю?“, — пытае Аўтух. —
„Ды нашу зямлю, каб ведаць, што
на ёй лепей сеяць і як.“ — „Зноў,
чмута, чмуціць пачынаеш? Во, гас-
падар знайшоўся!“ Максім усё
сваё: — „Пойдзеш, тата, з намі?...“
— „Не, не пайду. Няма часу мне
глупствам занімацца. Зямлі ня
бачыў!“ — „Ну, як сабе хочаш“, — і
пашлі.

Зацікавіла бацьку, як гэта яны
будуць зямлю глядзець. Вышаў
на двор, нібы так па сваіх спра-
вах, а сам паглядае. Бачыць, хо-
дзяць хлопцы з месца на месца,
нешта поркаюцца. Вышаў і дзед
Захар. — „Што гэта за праівы?“ —
пытае. — „Ат, так! Зямлі ня бачылі,
землю глядзяць.“ — „Во, рабіць ня-
ма чаго галузам, дык дурэюць...“

Увечары прышоў дамоў Максім
і кажа: — „Тата, аграном казаў лу-

бін сеяць трэба, хлеба болей будзе!.. „Каго?..“ „Лубін трэба сеяць, казаў аграном...“ — „Ведае твой аграном. Лубін!.. Мо’ яшчэ якую трасцу. Лубін!.. І напрыду малі-ж людзі. Пад’ясі з яго хлеба!..“

І закіпела ў хаце Драздоў, як у гаршку.

Максім ім тлумачыць карысць, яны сваё, а тут і пасёлак. Толькі і чутна: „Лубін—бубен, бубен—лубін!..“ А да таго-ж і дзед Захар яшчэ падліў масла ў агонь. На сходзе, што праводзіў аграном з Максімам у пасёлку, і кажа: „Мужчыны, досьць слухаць іх! Лепей паслухайце мяне старога, якую практику я зъняў з гэтага іхняга бубену. Узяў гэта ды паспытаў. А мужчынкі, а браткі, які-ж ён горкі—у рот нельга ўзяць; палын—палынам, такая гарэчча! Тады даў съвіньням—не бяруць таксама. Вось які ён, бубен той, а яны—хлеба будзе болей. Няхай самі ядуць яго!..“

Доўга спрачаліся і на сходзе, і ў хаце, а потым Максім і кажа: „Добра, тата! Ня хочаш паслухаць—ня сей. Дай мне маленькі кавалачак—я сам засею, а тады будзем глядзець, хто правы!..“

Не згаджаўся спачатку Аўтух, але такі ўламаўся. Засеяў Максім лубін. Расьце ён ды прыгожа так, а як зацьвіў, усім пасёлкам хадзілі, глядзелі.

Хваляваўся хлопец—а што, як мя выйдзе нічога—засьмяюць, кінамі згоняць. Тым часам пасялкоўцы свае вопыты робяць—каровам даюць, коням падкідаюць—не ядуць. Пакручваюць галавамі, пасьміхаюцца...

Потым кінулі. Перамога была Максімава. Цяпер усім пасёлкам засяюць—праканаліся.

Зараз новая барацьба ідзе. Матка з сынам схапліся, але Максіму ўжо значна лягчэй—бацька неўзаметкі ад другіх яму дапамагае—спачувае.

Прычынаю змагацанья—попел.

— Годзі, мам, гроши выкідаць дарэмна,—кажа надоечы Максім да маші, як яна бучыла бяльлё.

— Якія гроши!.. Ачмурэў, ці што?!.. Мо’ зноў што выдумаў?..

— Выдумаць ня выдумаў, а пад-

лічэце, колькі рублёў павыкідалі за плот?

— Рублі за плот?! Чмута ты!.. Тут над кожнаю капейкаю дрыжыш, а ён—за плот. З старое маші ўжо кпіны строіш? Шатан ты, шатан!..

— Вы паслухайце толькі. Попел выкідаеце, калі-нікалі ў бук бярэце, а гэта лішнія гроши, лішні хлеб. Попел трэба зьбіраць.

— Попел?!.. Во, я так і ведала!.. Зноў з камсамолу прынёс. Зямлі хай болей дадуць, дык і хлеб будзе, а ня то што попел зьбіраць. Дзе гэта відана, каб людзі попел зьбіралі. На хлеб яго будуць мяняць, ці што?!

— Ды не, мама! Мы яго на поле ці ў гарод. Во буракі паастуць! А бульба!..

— Я табе зьбяру, я табе дам паскудзіць у хаце. Убачыш ты ў мяне і буракі, і бульбу. А хвігу на хочаш?!.. Ён будзе попел зьбіраць, а сам у нямытае, закарэлае кашулі хадзіць!.. Гэта-ж людзі як пачуюць—засьмяюць цябе, дурніца ты!..

— Нічога. Пачуюць і яны. Закон такі вышаў.

— Закон!.. Закон!..

— Ну добра, мам! Вы ня зьбрайце, сам буду, а каб кашулі былі чыстыя, я вам мыла куплю. Будзеце сабе і мыць і бяз попелу.

— Дурніца ты быў, дурніцай і застауся. Гроши, гроши дзе ты восьмеш мыла сваё купляць? Я табе дам, ці бацька? Во, чмута, так чмута! Шатан і толькі!

— Ну і праўда. Няма ведама што напрыдумлялі. Мой, і той зьдзяцінёў—і ён зьбірае... Ці бацьлі вы гэта?—прыбраючы ў кут самапрадку азвалася Антоніха, — ну і сьвет! Ну і людзі!

— Так вось шатан зарабляе цяпер гроши. Зразумеў, што гэта за хлопец, чаму мароз не мароз, сасьмягне, скалее, а едзе. Так вось яна прычына дзе! А цяпер будзем класціцца спаць, а то ўжо і другія пеўні, і з дарогі яно не пашкодзіць адпачыць. Заседзіліся... Жонка! Съцялі вось тут, на лаве.

— Дзеду мой, дзеду! Не давялося табе пры жыць пазнаць галоўнае прычыны, прычыны, што штурхае некалі цёмную, жабрацкую вёску ўперад. Як-бы рады

ты быў ведаць яе! А далася яна, прычына гэта, людзям у рукі мазалёвия толькі ня так даўно, і завуць яе, прычыну гэтую, съядомасцю і змаганьнем.

Я шчасльвейшы за цябе, дзеду!..



Вясна прышла.

АЛ. ЖАЎРУК.

Новы верш.

Адшастаў дзень. Вясновы адвячорак
Здалёк махнуў зялёным рукавом...
Десь за вакном ў вясёлкавых сузор'ях
Зацвіў электрыкай закуранны завод.
Цяпер жыве... А помню ў ту ю восень
Трубой забытаю глядзеўся хмура
| ў высь
| іржавелі сонныя калёсы,
| ззвіснуў пас ў басьсельлі
нижывым.
Тады народ, забыўши голад сіні,
Забыўши ўсё, праз стынь і слоту дзён
Пайшсў адважна бараніць краіну
Нясучы помсту ўзбухшую ў грудзёх.
Агнём палалі ветраныя крэсы
| і гарады ўздымалі гул наўсцяж...
Тады, пад грохот батарэйных песен,
Савецкі край узьняў чырвоны сцяг.
Гады ішлі, струхнелае крышылі;
| страшным быў людзей адвечны гнеў...

А сёньня энou заліўся мышыны
Стазвонным гімнам працы і вясьне.
| кроў буяе імпэтам нястрымным
| маладосьці, здэцца, не астыць,
Калі ўстаюць пад сонцам індустрыі
Савецкіх фабрык здані-карпусы.
| ў нашы дні вялікае будоўлі
Ярчэй, ярчэй оьцягоў жывы пурпур.
| ў правадах—сталёвых жылах б'e
Шалённым рytмам электрычны пульс.
Цвіце краіна барацьбы і працы
Пад шэлест ніў і гулкі звон мышын—
Тamu і песен сонечных, юнацкіх
Мажорных гам акорды плавяць шыр.
Tamu я повен радасці нястрымнай
| не шукаю іншае красы,
Калі ўстаюць пад сонцам індустрыі
Савецкіх фабрык здані-карпусы.

Рагачэў.

С. ТОДАРАЎ.

Вечарам.

(Апавяданье).

I.

Проста ляжала, загіналася крута на заваротах і зьнікала ў далі вузкая дарога, а з абодвых бакоў густым хмызняком абстунаў стары лес.

Калі цёмнымі восенскімі вечарамі, у навальніцу летам, доўгімі зімовымі начамі пачынаў шумець, стагнаць лес, жудасна рабілася ад гэтай дзікай музыкі. А калі ў лесе стаяла нязвычная, мёртвая цішыня і бег ледзь чутны шолах, здавалася, што нейкую таямніцу хавае лес, недзе што-та прытулілася, і мімавольна апанаўвала асьцярожнасць, недаверлівасць к самавітаму супакою старага лесу.

Гэтае-ж начуцьцё было ў міліцыянера Дубава, ехаўшага верхам лясной дарогай, і съпяшаўшага, каб хутчэй праехаць гэты, цягнуўшыся на некалькі вёрст, густы лес. Вечарэла. Пасыля душнага жнівенскага дню нейкая млявасць была навокал; маўчаў лес, і толькі часам ад лёгкага весярка нехаця варушыліся верхавіны дзярэў. З правага боку лесу паказвалася сіняя, цяжкая хмара, і ў далечыні чуўся глухі грукат грому. Набліжалася навальніца.

Дубаў на хвілінку затрымліваў шпарка ѹшоўшага каня, здымай шапку і зморана абціраў потную галаву; напраўляў зьбіўшыся ўперад кабур з наганам і сумку з паперамі.

Да мястэчка было яшчэ далёка, а ён і паловы дарогі вя ѿехаў, і Дубаў зноў паганяў свайго каня, трывожна пазіраючы на насоўваючуюся хмару.

«Ад дожжу ѿехаць-бы!—думалася, бо не хацелася быць у навальніцу сярод моўклага цяпер лесу.

II

Заношаная шынэля, выліняўшы чырвоны аколыш шапкі, цъмяныя, некалі бліскучыя гузікі—съведкі, што Дубаў даўно служыць. Спачатку армія, вандраванье па франтох, цяжкасці вайсковай службы. А цяпер шэсць год у шэрагах міліцыі. Бацькі даўно памерлі і Дубаў адзін. Праца ня лёгкая. Амаль не расстаецца ўесь час з гэтym канём, з наганам у кабуры. Заўсёды на пагатое: там заб'юць, там самагон вараць, там падпад, і ўсюды трэба паспяваць.

Заўсёдная барацьба^ў жыткі зрабілі Дубава суворым, замкнёным. Ня-прыглядны твар, усё аблічча казала, што гэта чалавек дзіклівы, абыякі да вакольнага, што хвалявалася, турбавала астатніх людзей. Але-ж гэта замкнёнасць толькі з выгляду. І запраўды пад чорнай шынэллю білася гарачае, чуткае сэрца, адгукаўшася на ўсялякую жыцьцёвую дробязь, і з пад густых брыней глядзелі ўважныя і зоркія воchy. Сённяня звяртаўся з вёскі, вось за гэтym вялікім лесам. Шмат розных спраў было там: і гроши пазыскаць, допыт зрабіць і іншыя. Калі Дубаў пад'ехаў да новай, вялікай хаты, дзьве сабакі лаянкай сустрэлі. Па прасторным, крэпкім будынкам бачна было, што гаспадар жыў заможна.

Сям'я сънедала, і на прывітанье Дубава ніхто не адказаў. Толькі ня-прыхільны позірк ад гаспадара з хітрымі вачмі.

— Я да вас па справы... — адразу прыстушў Дубаў.

— Дай, кончыць! Бачыш, праваслаўныя сънедаюць! — груба пачулася ад гаспадара, сядзейшага пад абразамі. Дубаў папяяннуў плячмі. Прыходзіцца чакаць. Потым, калі скончылі сънеданьне, гаспадар доўга махаў рукой перад абразамі, і тады звярнуўся да міліцыянэра.

— Ну што скажаш?

— Мне трэба зараз атрымаць з вас 10 рублёў — штрафу за продаж самагону, — заявіў Дубаў.

— Што? Што, ты кажаш? З мяне дзесяць рублёў? Ды хутчэй я з мейсца ня сыйду, чым буду плаціць! — закрычаў гаспадар.

— Нямашака-ж у нас нічога! А мы-ж бедныя! Дзе-ж нам, што ўзяць... — загаласіла жонка і падбегла да Дубава.

— Да лібог ня вінаваты! Хай, агонь спаліць мяне, хай громам уб'е, што ня вінаваты! Падкінулі ўсё — людзі паклён зрабілі! Чысты мы, чысты! Як сонейка яснае...

— Бязвінны, — падумаў міліцыянэр. Тыдні два назад знайшлі новенькі самагонны аппарат. Сам гаспадар быў на ўсю ваколіцу — упарты і спрытны самагоншчык. Прыкрарабілася ад двудушнасці людзей.

— Грошы вы павінны аддаць зараз, альбо заўтра прынесьці мне!... — цвёрда сказаў.

Гаспадыня, бачучы, што нічога не дапамагае, ужо лісльвым галаском, салодзенька пад'яджала:

— Мо́ таварыш, змарыліся? Садзецеся, калі ласка! Мы зараз, вось сальца засмажам... а калі хочаце, бутэлячку паставім — съвежанькай! А, таварыш? Садзецеся, садзецеся! Зараз ўсё будзе!..

Адзін дарослы сын маўчаў, се-дзючы ля вакна на лаўцы. З злосцю, па-воўчаму глядзеў.

«Ворагі — ня людзі!» — падумаў Дубаў. Парашыў сёньня лепш заставіць у сунакоі.

— Заўтра мне раніцай гроши абавязкова пры঱еце! Я буду начаваць у члена сельсавету! — і гэтым скончыў з імі гутарку, выходзячы з хаты.

Разазлаваныя рапущасцю міліцыянэра гаспадар з гаспадынай навыперадкі лаяліся, сыпалі праклёны съледам Дубаву.

— Каб вас высмаліла ўсіх! Ах, каб вас сухоты пазадушылі!..

І пад гэтую лаянку міліцыянэр выехаў з двара. «Ворагі!» — яшчэ раз падумаў.

Ноччу ня спалася. У хаце было жарка, зывінелі пад вушмі дакучна камары, і дзе-та стракатаў конік. Паветра цяжкае — давіла грудзі. Варочаўся з боку на бок. У галаве цвікам сядзела сёньняшніе здарэнні. «Хіба-ж, я сабе ўсё гэтае ў кішэню?» — узьнікала крыўдная думка ад ўсёй лаянкі, ад праклёнаў... «Ці гэта-ж разбагацеў я за шэсьць год?» А ў самаго гэтая шынэля ды невялічкі куфар з усялякай дробязю. Усё багацьцё! Колькі яго за час службы лаялі, абражалі, прапанавалі гроши і розныя капітоўныя рэчы. Але Дубаў заўсёды проста, сумленна выконваў тое, што належала. «Так трэба, так і раблю! І буду далей рабіць! Ці гэтае сабе ў кішэню?» — зноў падумаў Дубаў.

Назаўтра раніцай, як загадваў міліцыянэр, прынесьлі гроши. Сам гаспадараў сын, што ўчора — нядобра пазіраў на Дубава — прынёс гроши. Увайшоўшы нічога ня сказаў і кінуў на стол Дубаву дзьве крэдыткі.

— На, бяры! Але гэта... гэта табе так...! — ня скончыў чагось-та з пагрозай. Стукнуўшы дзвярмі, вышаў.

Хацелася Дубаву крыкнуць на гэтага чалавека, хацелася затрымаць

— даць адпор, але ўскакнушы з мейсда, махнуў рукой. «Хай, злуюца! Ня першы раз!» «Злодзі! Першы злодзі на ўсю вёску!» — адклікнуўся член сельсавету.

III

Непакоіла цяпер штосьці. Пачутае сёньня трывожна адгукалася на сэрцы.

«Чаму ён казаў?» — успівала думка і Дубаў інстыктыўна напраўляў свой кабур з наганам.

«Шкода, што спазніўся! Пакуль скончыў справы, а ўжо сонца стала зьніжацца! Ды і навальніца ідзе!..» — разважаў з сабой, пазіраючы на заціхлы лес, на хмару.

Конь шпарка йшоў. Але, здавалася, што ня будзе канца лясной дарозе... Мала меў Дубаў прыемнага ў жыткі. Хоць яго паважалі, занілі, як добрага і сумлennага таварыша. Ня ведаў ён інтарэсаў, апрача сваёй службы, апрача, што сустракаў па службовых справах. Але чалавече сэрца заўсёды чагосьці шукае! Апошні год здарылася, што было асабістым, дарагім, што Дубаў хаваў у глыбіні сэрца.

Пачалося так. Харчаваўся ён у аднаго селяніна на мястечку. Некалькі год не прыкмячаў цікавага, асаблівага для сябе ў сям'і Якуба. Звычайны людзі, як усе! А гэтую зіму стала хадзіць на лікпункт дзяўчына Якубава — Волька. Была няпісьменная. І кожны вечар, калі Дубаў прыдзе, заставаў за лемантаром. Водзячы пальцам па радку, Волька разబірала літару за літарай. А вось з пісьмом было надта цяжка. Ня слухаліся пальцы, зацвярдзелі на сенажацях, на жіве за сярном. Нейк не давалася навучыцца пісаць, ды заняткі на лікпункце ня кожны дзень. А навучыцца вялікая ахвота была. І вось, як вольны вечар у Дубава, Волька да яго!

— Дубаў, Дапамажы пісаць! Ну, залаценкі, памажы! Вельмі-ж мне цяжка!

Ія мог адмовіцца, як сънег ад вясновага сонца, таяла сэрца. Сам малаадукаваны, садзіўся з Волькай за стол. Браліся за вучобу абодва. Часам браў яе няслухміную руку, і сумесна — алоўкам вывадзілі цяжкія літары.

— Хм, настаўнік! — недаверліва казаў Якуб, лежачы на печы. Адтуль пазіраў на заняткі, пачэсываючы сабе хрыбет.

— Дзяўчыне, мо^ж хлапца час шукаць, а яна ... навука! Во, вазьму лейцы, ды стану ахажываць! Будзеш ведаць, як дарэмна газу паліць!..

Але адразу на гэтым съціхаў. Успамінаў, што на сваёй жыткі не прачытаў ніводнага друкаванага слова. І калісь прыходзілася паднісацца дзе-небудзь, дрыжэўшай рукой ставіў чатыры крыжыкі.

— Якуб, пастаў крыжыкі! — дражнілі другі раз маладзейшыя — пісьменныя суседзі. Саромна рабілася, і цяпер патайна здаволен. Вось хлончык сканчвае школу, а вось няпісьменная Волька таксама будзе чытаць... «Народ другі пашоў! Ня хоча жыць як раней!» — разважаў.

Калі Волька канчала пісанье, чытаць, у святошнія дні пачыналі гуляць у самадзельныя шашкі. Навучыў ён яе ходам, усякім мудрасцям гульні. Шашкі — выразаны з сырой бульбы, а дошкай водкладка з смытку. Але нічога, і ня раз Волька абыгрывала свайго вучыцеля. Ня ўстрымліваўся нават Якуб: лез з печы, зацікаўлены сачыў за гульней. Примаў бок заўсёды Дубава, бо нейк непатрэбным лічыў для мужчыны стаяць на абароне жанчын.

— Ну, 'зьела! А? — рагатаў, бачучы няўдалы ход дачкі. — Так яе, ў корань...

Служба, адлучкі не давалі магчы-
масьці заўсёды праводзіць час радам
з Волькай. Звык к ёй. Цянула, калі
доўга ня бачыў.

— Дубаў! Дубаў! — кричэла ад-
нойчы міліцыянэрка, прыйшоўшаму
пасля доўгай адлучкі.

— Бачыш, я пісаць умею! — і,
схапіўшы аловак, спрытненька на-
пісала на паперы вялікім літарамі:
«грамадзянка Волька Якубава».

— І цябе ўмею напісаць — і ўнізу
вывадзіла: «ліцанер Дубаў».

— Гэта ня таткіны крыжыкі, —
хвалілася.

Усе больш чытае Волька, усё лепш
піша. Паступова і без дапамогі Ду-
бава, але заўсёды старалася пака-
заць яму свае посьпехі.

Кожны вольны час садзілася ве-
чарамі за лемантар. Чытала анон-
нія старонкі, бо лічыла іх самымі
цяжкімі. Ганарылася, што перамагла.
Сядзеў Дубаў насупроць. Слухаў,
часам папраўляючы.

«Ад в-веку м-мы с-спалі,
і н-нас р-ра-збудзілі...» —
старанна вывадзіла Волька. У хаце
рабілася ціха, бо сам Якуб і яго
ジョンка вельмі любілі паслухаць.

— Так і напісана — «разбудзілі? —
запытваўся Якуб і, пачуўшы пэў-
ны адказ, задумываўся.

Беглі няпрыкметна гадзіны доў-
гага зімовага вечару, беглі прыемна,
а за вокнамі шарналі сънежнымі
лапамі па шыбах завіруха, забіра-
лася ў комін — выла, ці поч ціхая
вісела з яснымі зоркамі над мястеч-
кам, ды па закуццю стукалі сівыя
маразы. І цяпер толькі зацяміў Ду-
баў, што няскладны падлетак Воль-
ка ўжо дарослая дзяўчынка з лас-
кавамі чорнымі вочкамі. Сядзеў, лю-
буючыся яе смуглым задумленым
тварам, тонкімі дужкамі бровей, як
на лбу складалася ад натугі нязвыч-
айні тонкія маршчынкі. І зрабілася
Волька няпрыкметна дарагой, бліз-

кай, захавала самотнае сэрца кахрань-
не шчырае, жаркае...

Прайшла зіма. Мільганулі яскравыя дні вясны, хмельныя ночы з салаў'інымі песьнямі... Менш бачыцца Дубаў з Волькай. Яна на працы, ён больш па справах. А калі-ж прыходзіў, радасна кідалася на сустрэчу Дубаву, веселей усміхаліся чорныя вочки.

— Мамка, ліцанер прыйшоў! Сын-
даць давай! — звонка гукала маці,
быўшую дзе-небудзь каля хаты.

— Хм, настаўнік, — неазначальная
чмыхаў носам Якуб, пачуўшы голас
дачкі і чамусь-ці доўга пачынаў
скрэбсці пляшыну...

— Ну, ну, шэры! — папукаў свай-
го каня Дубаў, а мары ўзынімліся
— салодкія мары.

Вось зараз прыедзе. Зъвярне гро-
ны, паперы начальніку, прыбярэ
свайго каня, а вечаром — вячэральца
да Якуба. Напэўна, Волька яшчэ
на ніве. І калі пачуе, што ідзе —
возьме наўмысна схаваецца дзе-небу-
дзь у сенцах. Волька запытаецца
у маці:

— Ці быў ліцанер? — і даведаў-
шыся, што схаваўся, пачне шукаць.

— Дубаў, дзе ты? — нецярпліва
загукае. А ён, бы ненарокам, вый-
дзе. Абодва доўга будуть съмляцца,
і так ласкова стануть усміхатца
чорныя вочки.

«Шчасце маё» — гаварыла сэрца.

VI.

Прытулілася два ў густым ель-
ніку, ля самае дарогі — пасярод ле-
су. Адзін сачыў пільна за дарогай
праз галінкі хвоек маладых; другі
радам ляжаў, пядбала граючы ста-
рай стрэльбай-парахауніцай. З са-
мага паўдня сядзелі, вось — тутака
у кутку лясным, абодвы.

— Паўлюк, чагосці нікога ня
відаць! Пайшлі моі дамоў лепей!
Бач, ужо зусім вечар! А?

— Баішся, мусіць? Гляжу на цябе, ды думаю, што баба ты—ня хлонец! Ну, чаго баішся?—маладзецкі казаў Паўлюк. Той самы, што раницай прынасіў Дубаву гроши. З нагордай пазіраў на свайго таварыша Зымітра.

— Вось, хутка скончым справу, а тады да дому! А там, калі хош, гульнём з табой, Зымітра! Так, каб чарцам стала нудзіць! Удачу-б нам толькі!—дадаў Паўлюк.

Перакідаліся словамі нязначнымі. Закурвалі. А ў лесе моўкла ўсё. Толькі дзе-та далёка, зьверху канціліся адгалоскі грому—сюды ў ельнік, ды дзяцел упартат і чотка стукаў па ствалу: тук-тук-тук!

Вунь, на куст—радам—села шэраньская ітушка: ціўкае, вочкамі палоханымі ўзіраеца на людзей.

— Ціха, ты! Чаго развязвалася?! запусьціў каменчыкам, прамарматаўши Паўлюк.

Ціўкнула, пырхнула ітушка; зноў дішыня, зноў прыслухоўванье—натуга нэрвовая.

— Я цябе, гроши! Чакай!—пагражай сабе над нос Паўлюк. Злосць хадзіла па крыві, камком падпаўзала к сэрцу.

— Чуеш, Паўлюк, навальніца ідзе! Мо' пойдзем да хаты?—а ў самага Зымітра толькі думка—скончыць гэтае пакутнае чаканьне.

— Нічога ня чутна?—запытваўся Паўлюк, круцячы нэрвова цыгарку.

— І дзе затрымаўся? Здэцца, павінен пасыля паўдні выехаць. А цямннее—няма!..

У далічыні раптоўна пачуўся тупат. Уздрыгнуўся. З вуснаў Зымітра ўсхваляваным шопатам сарвалася:

— Едзе!

Паўлюк спрытна перавярнуўся. Стой на каленкі, сунуў ствол стрэльбы між галінак і накіраваў на дарогу. Бліжэй тупат, бліжэй чуецца

храп каня. З-за павароту высоўваецца Дубаў, паганяе каня.

— Ну, ну, шэры!..

«Цэліца лепей»—стукнула Паўлюку. Пільна прыцеліўся, якраз у сярэдзіну чорнай, з мядзянымі гузікамі шынэлі. І адразу смарганаў за курок стрэльбы.

Пакаціўся зычна раптоўны стрэл, кавалкамі ірвучы лясную цішыню. Гахнула, адгукнулася са ўсіх бакоў водгульле, замёрла. Воблака дыму смуроднага выбухнула з-за густага хмызняку і нічога ня бачыць Паўлюк.

Штурхануўся ўсім целяхам уперад Дубаў і, схапіўшыся за левы бок, мяшком цяжкім споўз з сядла. Уздыбіўся конь перапалоханы, скінуў міліцыянера і галёнам памчаўся па дарозе.

Убачыўши нярухома ляжаўшага міліцыянера, Паўлюк выбег з-за кустоў, трymаючи аднай рукой стрэльбу. Падбег, хацеў сарваць наган, сумку з паперамі, але ззаду пачуў жаласны голас Зымітра:

— Паўлюк! Уцякаць хутчэй!

Толькі махнуў рукой: «Годзе з цябе і гэтага!»—і зноў кінуўся ў кусты.

Праз некалькі хвілін, прадзіраючыся праз густы хмызняк, па-ваўчынаму ўцякала два чалавекі.

Няпрытомны ляжаў Дубаў. А поўтым праз гадзіну ці больш крыху адчуняў.

«Забілі»—першае ў галаве.

Памадаў наган, сумку з паперамі. Усё было на мейсцы. Лягчэй стала.

«Схавацца трэба. Паедуць задаўцы!»—і сабраў апошнія сілы, на карачках, дапоўз да кустоў. Тут зьняможана паваліўся на мох. Да-тыкнуўся рукой за левы бок. Нешта щоплае, ліпуче пабегла па пальцах.

«Забілі!»—умацоўвалася. «За што?»

Адказу ня было. Зусім цямнела. Часьцей, мацней грукатаў гром. Зігзагі бліскавіцы ўсьцяж-поперак рэзали сінь хмары. Налятаў імпэтам вецер, і зморана, цяжкімі ўздыхамі шумеў лес. Сеяў дождж буйныя кроплі. Агнём паліла левы бок Дубаву. Кругі чырвоныя, агнёвыя мільгацелі ў вачох; шумела, стукала, зывінела ў вушах. І між шуму, звону пачуўся нібы печы голас:

— Дубаў, дзе ты?!

Усміхнуўся, здаецца, прывітальна Вольчын твар, вось... вось нахіляецца... вось зусім блізка... блізка съмлюонца чорныя очы...

— Мілай!..

І згубілася ўсё, правалілася раптам ў бязденьне глыбокае, чорнае ямы...

М-ка Чырвоная Слабада.



Ледаход на Бярозе.

Я. КОХАН.

У сельсавеце.

Сыцены пераклеены, нібы як палатаны,
Рознымі партрэтамі
І плякатамі.
Дым цыгаркі высіцца разапятым
На стале грамузьдзяцца
Справы ў ярусах.
Пра сваё сучаснае штось гудуць
То з вясёлым гумарам,
То са смутаю.
Сядзеш, зачакаешся і павеє дрэмаю,
Нібы як гайдашся
Хвяляй немаю.
Хата сельсавецкая, здаесь мне
каютаю,

Што узмор'ю сънежнаму
У глыб салютуе,
Старшыня з сэкрэтаром—капітаны
Ну а мы—матросы іх—
Хлопцы дружныя.
Ад таго і ціснуцца да стала
Кожны з справай рупнаю
І магутнаю.
То ўбываюць, то растуць
Нашы шэрагі
І здаецца,—мы плызём
Да другога берагу.
Слуцак.

БАРЫС МІКУЛІЧ.

Вясновая імпрэсія.

...Шэрасьць навісае, усё піжай і піжай, прытулецца да зямлі цяжкае і непадатлівае неба.

Рвецца вецер расьцінам двукрылым, ляціць у недасяжныя відалі, прыгінаецца да зямлі разам з апалаўай шэрасьцю...

І рантам—

свавольны вецер разъдзірае шэры вэлюм нябёсаў, разъбагаюцца па небасхіле авечкамі клочы, неба ня давіць больш зямлю...

І рантам—

ляціць і далятае да зямлі брыльянтыстасьць праменяняў, адлюстроўваецца ў лужынах фантастыкай, ад лужын і глеістага ралья бягуць настрэчу сонцу празрыстыя занізь зі пары...

Гэта—кажуць—вясна!

Пра гэта і дзяўчата съпяваюць за ўзгоркам, клічуць вясну-красуню ў вяночку пралескавым.

І пра што съпяваюць дзяўчата— добра ўцяміць нельга, але праз мэлдыю крнічыць адно толькі слова.

— Кахаю!

* * *

...А ў горадзе пад сонцам— першым разам плавяцца панелі, ажывае ля плоту зжаўцелая трава з гацьцю акуркаў...

А ў горадзе пад сонцам— маленькі хлопчык тоўхаецца ў лужыне, шчасльвая ўсмешка зъялтае крыланом з вуснаў, рукі міжволі плешчуцца далонямі...

Вось хлопчык прыціхае. Падбягае вялізарная сабака—найначай раз адчыніцца ляпа і хлопчыка ня стане.

Далоні перастаюць плескаць, ухмылка хаваецца за жахлівы позірк вачанят.

— Мама, цюця кусіт...

... Недалёк шумуе рынак. Відаць, як вакол гандляра разнакалёрнымі шарамі ліпне натоўп. А высока над ім калыхаюцца шары, прыгожыя і казачныя шары. Ад іх бяжыць па зямлі лёгкі цень. Цень гэны, бы вясёлка.

Сабака панюхала зямлю, глянула на сонца мутным калейдаскопам вачэй, чмыхнула і пабегла далей. Жах з вачанят у хлопчыка сплыў, але далоні больш ня плешицца. Ён хуценька пакрочыў да сваёй маці. Упёрся галавёнкай у спадніцу.

— Апа, мама, апа!..

Яна схапіла яго, прытуліла да грудзей і ціханька сказала:

— Эх, ты, карапуз мой...

У яго зьбеглася мяявая ўхмылка, шчасльвая ўхмылка, ён паклаў галавёнку на матчына плячо. Уся постаць маці пад нябачны шолах гліцы кажа адно толькі слова:

— Кахаю!

* * *

... Разъбегліся вербы на полюшырокі прастор.

А ў весну—ён больш шырачайшы.

Выйдзеш у поле, на широкі шлях станеш, зірнеш навокал—пекната якая!

Станеш пад сонца, глянеш на яго і ў вачох бэз расквітнене. Расквітнене бэз, а цела спружыніца аграмаднай радасьцю і бязьмежным жаданьнем. Захочацца бегці. Далёка, далёка. За блакіт нябёсаў. Няма ведама куды. Абы бегці. А наваколье шаволіць пад ледзь чутны посывіст гліцы адно толькі слова:

— Кахаю!

Вясна 1929 года,



АПАНАС АТАВА.

Савецкаму народу.

Магутны Ты, і горды Ты,—
Як горны птах-арол...
Галосны і пявучы Ты,—
Як пчолак звонкі рой...
Шумлівы Ты, і грозны Ты,—
Як мора-акіян...

Чароўны і прыгожы Ты,—
Як аксаміт палян...
... Ты—ні, заводаў—уладар,
Прыгожых кроз маяк,
Кастрычніка Жаўнер-Бунтар—
О, мой нагод-крамняк!..

В. КАВАЛЁЎ.

Лес шуміць...

Лес шуміць вялікі хмуры, цёмны,
Усё шуміць увесь свой доўгі век.
Шопат сосен ціхі і таёмы
Зразумець ня можа чалавек.

Баюць сосны між сабой быліны,
Толькі веџер знае іх адзін:
Ен цалуе стромкія віршыны
Маладых сасёнак і асін.
Рассказаў мне ўчора гэты веџер
Аб даўно мінулых смутных днях,
Рассказаў ён, як у чорны вечар
Застагнаў трывожна беразняк.

Пад бярозкамі капалі ямы,
Выкідалі жоўтую зямлю...
Нехта рыў дрыжачымі рукамі,
Рыў магілу, мусіць сам сваю!
Ціха, ціха лісьце шапацела.
Слухаў лес, сагнаўшы казкі сноў,

Слухаў ён і чуў: грымоты стрэлаў
Разбудзілі ў гнёздах каршуноў.

З сонцам рана птушкі зазвінелі,
Зайграў расой зялёны ліст,
А ўнізу зямелька зажаўцела,
Там дзе дуб з бярозкаў абняліся.
І ніхто ня знае, што пад імі
Растралялі партызанаў трох,
Толькі сосны веткамі сваімі
Шапацяць ў бярозавых лістох.
Веџер ціхі лёгкаю рукою
Павуціну на траву паклаў,
На сасыне крыштальнаю съязвою
Пацякла паходчая смала.
Навакол вясна, куды ні глянеш,
Па вясенняму так хочацца съязваць..
А чаму-ж, за што ў гэта раньне
Партызаны у зямлі ляжаць?

в. Качэрычы, Бабруйскі раён.

ЯЗЭП СУКАЛА.**В О Л.**

(Байка),

Ня маючы каня, валом
Гаспадар араў на полі,
І вол паслушна за ярмом
Цягнуў плужок паволі
Лажылісь баразны ў радкі
Раўнютка па загону,
Аж люба глянці, браткі,
Як плуг іх клаў са звонам.
І хто ні едзе, хто ні йдзе—
Вала ўсякі хваліць:
— «Такіх валоў няма нідзе,
Каню ён не падгадзіць».
Учуюшы гэтую хвалу,
Стай вол напа ганарыцца,
І прышло на вум майму валу
Шчэ лепшага дабіцца.
Раве пад нос: «Му-му, му-му
(Інакш ня лезе ў памяць)
Шырэй я боразну вазьму,
Тады ня так пахвалица».
І час каб тут не марнаваць

Палез у бок пярэсты,
А каб кірунак яму даць
Па сьпіне дзядзька апярэсьціў.
Тады ў другі бок скочыў вол
Аж поперак загону,
Але таксама дзядзькаў кол
Лічыць стаў рэбры з звонам
Нарэшце стаў вол, і пік
Араць, брыда, ня хоча,
Хоць біўся дзядзька так і сяк
Ажно да самай ночы.
Пасыля ён, вынрагшы вала,
Пусьціў яго і кажа:
— «Табе, браток, адна хвала
Хай воўк цябе зарэжа».

Двуногіх шмат у нас валоў,
Што крывяць лінію савецкую таксама,
Пра іх сказаў я пару слоў,
Валоў-жа гэтакіх убачыце вы й самі.
в. Гулевічы, Чырв.-Слаб. Бр.

З сялянскага гумару.

Зъдзівіў...

Аб'яджнаў уладыка-архірэй сваю епархію і пасъля набажэнства ў царкве быў заярошаны паном на частаваньне. А трэба ведаць, што поп тае царквы быў вельмі нездаволены свайгі паразвіяй, як мала прыбытковай і колькі ён не дамагаўся іншага лепшага прыходу, усё яму не шанцевала; заўсёды які-небудзь поп яму перашкаджаў, бо тая веска, дзе ён быў, знаходзілася на большай адлегласці ад губэрнскага гораду, чым усе іншыя.

Вось і парашыў ён чакаць прыезду самаго ўладыка, а каб яму дагадзіць, дастаў нейдзе папугая і навучыў яго съпявачь „хэрувімскую“, кя ўсю, вядома, а некалькі пачатковых слоў. Калі архірэй пачуў як пле „попка“ хэрувімскую, ён вельмі застаўся здаволены і пахваліў папага. А калі тэй яму падарыў гэтага папугая, дык таго часу ўпэўніўся, што перавод яго на лепшы прыход забясьпечаны.

Падарункам папа ўладыка застаўся вельмі здаволены.

— Як толькі зъвярнусь дадому,— разважаў ён, седзячы ў карэце і тримаючы на ўлоньнях каштоўную птушку,—таго часу гукну губэрнатара, маршалка і ўсіх іншых губэрскіх саноўнікаў і снарадаў і пакажу ім, у якім становішчы ў мяне рэлігія, што ня толькі паны, дзякі і настаўнікі, але і птушкі съпеваюць херувімскія. І пад-

гэтыя прынадныя мары, прапусьціўши ў запар дзъве чапарухі “его-же і ма-насі прыемлюць”, з добрым кавалкам таго „карася“, што добрыя людзі сма-люць перад раздром, съвяты ўладыка заснуў ціхім і ўцешным сном.

Прачнусі ён тады, калі карэта яго пад'ехала да парома, які быў на тым баку рэчкі. Уведаўшы, што вязуць архірэя, паромшчыкі штурхалі адзін другога, лаяліся, кричалі, каб хутчэй прыгнаць паром.

— Цягні, цягні паром, дубіна стаярасавая,—кричаў вартайнік.

Зъвярнуўшыся да дому з дзівоснай птушкай, архірэй сабраў гасыцёў, каб пачаставаць іх нядзвычайнім зъявішчам.

— Вось, паважаныя паны і брація, павінен вам з гонарам пахваліцца, да якіх дасягненняў дайшло маё духавенства ў справе насажджэння рэлігіі. Прашу ўвагі. І, адчыніўшы клятку, пасадзіў папугая на стол.

— Ну, попка, пачынай. Ну, хутчэй!— I-i-i-i... Ну, хутчэй-жа! I-i-i-жа-а-a... хэ-э-руві-і-мы...

— Цягні, цягні, дубіна стаярасавая!—раптам крыкнула птушка.

Усе разяўлі раты ад нячуванага „АЗІВА“.

ЯЗЭП СТРАТАНОВІЧ.

Рагачэў.



Редактар Міхась Лынкоў.

Дзяржаўная Публічна
БІБЛІОТЕКА УРСР
Нр. 14984

Друкарня трэсту Масцпрому.

